

Запрашаем наведальца 24 кастрычніка 2020 г. Дзень грамадскіх аб'яднанняў

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Падарожжа з Вогнікам па краіне Піянерыі"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Насытка С.У.
Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Стадыён/Сп артыўная зала	Насытка С.У.
Конкурс малюнкаў "Сяброўства і акцябраты"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Насытка С.У.
Рамонак добрых спраў "Справы дзяцей у руках гараць"	11.45 - 12.30	Тэрыторыя школы/Кабі нет №3	Насытка С.У.
5 - 8 класы			
Пазнавальная праграма "Піянерская азбука"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Конкурс малюнкаў "Законы піянераў у малюнках"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Акцыя "Чысты двор"/Завочнае падарожжа па сайце ГА "БРТА"	10.50 - 11.35	Тэрыторыя школы/Кабі нет №12	Кароза Т.У.
Віктарына "Вогнік запрашае на квіз"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Абласны сінхронны турнір па гульні "Што? Дзе? Калі?"	11.00 - 16.00	СШ №4 г.Пружаны	Фядотава А.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
	11.45 - 12.30		.
Абласны сінхронны турнір па гульні "Што? Дзе? Калі?"	11.00 - 16.00	СШ №4 г.Пружаны	Фядотава А.А.